

№ 3(9) 1990 · СІКІВІК · ГАЗЕТА СУПОЛКІ ІМЯ М. БАГДАНОВІЧА У ГАРОДНІ

НАМ НЯСТРАШНЫ СІБІРСКІ БОЛЬШ ХОЛАД, НАМ НЯСТРАШНЫ МАСКАЛЬ АБОЛЯХ, ЧУЖЫ СЕРІ НЕ ПАТРЭБНЫ,
НІ МОЛАТ-МЫ РАЗГОРНЕМ КРЫВІЦКІ НАШ СЪЯГ! ЛАРЫСА ГЕНЮШ

САВЕЦКАГА ДЗЯЩІСТВА

Палае сон пра дальнія краіны,
і пяцікунтнае съятло звёзды
на подушку ліеща, паязы
злучаючы мары у саюз адзіны;

вось соцрэалістичная карціна:
цьвітуць, нібы працуны май, сады
на палатне съмлекца праз гады
У пракураныя вусы дзед Скарына.

Ах, мне і сорамна і страшна жыць,
бо я ня умею партюю любіць,
бо я нічога іншага ня ведаў;

а на гумовай трактарнай хадзе
праз стэпы атамная лодка едзе —
ад нас гасцінцы у камунізм вязе.

ЛІГАДАВІНЫ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ РЭСПУБЛІКІ

Нас палілі у Залішанах
і у Хатынях, стралялі у
Курапатах, зьнішчалі у
фашысцкіх ды бальшавіц-
кіх лягерах, мільёны беларусаў загінулі, змага-
ючыся пад чужемі съягамі,
абараняючы інтэрэсы
іншых.

Для кожнага народа не-
залежнасць — гэта нар-
мальны стан існаваньня.

Народ, глынуўшы чиста-
га паветра свабоды, ужо
ніколі не адмовіца ад
яе.

Ды нягледзячы на патугі
асымілітараў, беларусы
ва ўсім съвеце съяткуюць
сёлета 72-я угодкі утварэння
Беларускае Народнае Рэспублікі.

Сусъветная вайна спу-
стошила край. Магутныя
дзяржавы на лічлі беларускі
народ рэальнаю сі-
лаю, якая магла б супраць-
стаяць бальшавікам.

Была зроблена стаўка
на палякаў, якія выйшлі
з-пад гнёту Расеі і ак
вырабляліся са скуры, каб
адрадзіць Польшчу ад мо-
ра да мора.

У плянах бальшавікоў
Беларусі ня было, ім яна,
як і цару, уяўлялася
толькі северо-западным
краем.

Бяз ніякае дапамогі, раз-
лічваючы толькі на свае
сілы ва ўмовах нямецкае
акупацыі Рада Беларускае
Народнае Рэспублікі аб-
вяшчае незалежнасць Бе-
ларусі у яе этнографіч-
ных межах. Безумоуна,
беларускія дзеячы разуме-
лі ўсю складанасць ста-
новішча, напэўна ведалі,
што амаль німа шансаў на
посыпех, але не зрабіць
гэтага яны не маглі.

Сядзець у той час склау-
ши руکі ды назіраць, як
суседзі дзеляць Бацькаў-
шчыну, было б злачыст-
вам. Цяпер можна шукаць
у іх дзеяньях памылкі,
але нельга лічыць, што
утварэнне БНР было бяс-
сэнсоўным. Бальшавікі бы-
лі змушаны стварыць фік-
тыўную БССР. Смаленшчына
абрасеілася, Віленшчына
апалячылася, а Беласточчы-
на, на якой расейскі ка-
мунізм праіснаваў два га-
ды, здолела захаваць на-
цыянальную інтэлігенцыю.

Мэты, якія ставілі пе-
рад сабою дзеячы БНР,
з'яўлюючы праGRAMай на-
шага адраджэння.

Зыміцер Кісель

БЕЛАРУСКАЕ ДЭМАКРАТЫЧАЕ АБ'ЯДНАНЬНЕ ДА БЕЛАРУСАЙ СЪВЕТУ!

Беларускае дэмакратычнае аб'яднанье на сваім першым заснавальнym кангрэсе 10 лютага 1990 году выйшла з ініцыя-
тывай склікання агульнабеларускага палітычнага кангрэсу ў чэрвені 1991 году ў Белавежы. Гэткі кангрэс на-
думку Беларускага дэмакратычнага аб'яднанья вельмі важны, вельмі парэб-
ны. Хутка мянлівца сітуацыя у Еуропе, таксама і на нашай Бацькаўшчыне.
Каб зноў ня стаць перад такімі пра-
блемамі, што нам як народу ствараю-
ца магчымасці здэцыдаваць аб сваім лёсе, а мы зноў будзем таучыся аброзныя палітычныя канцепцыі, змага-
ца супраць сябе аброзныя палітычныя плыні. Вельмі добра было б некаторыя прынцыпавыя рэчы вырашыць ужо зараз.
Вось і узыніла ідэя склікання кангрэсу ўсіх палітычных сіл, якія дзея-
нічаюць у беларускім асяродзьдзі. На Бацькаўшчыне і на эміграцыі. Наша пра-
панова такая: запрашаем ўсіх да удзе-
лу ў падрыхтоўцы кангрэсу, ўсіх, хто
хоча здэцыдаваць абр лёсе беларускага народу, хто хоча змагацца за гэты лёс.

Тады запрашаем ўсіх з Савецкае Бела-
руси, ўсіх незалежных палітычных ар-
ганізаціяў, якія, як думаём, падрых-
туюць свае канцепцыі абр лёсе і буду-
чыні беларускага народу. Запрашаем
таксама ўсіх беларусаў на эміграцыі.

Думаю, што Белавежа, кусочек бела-
рускае зямлі, якая сёньня знаходзіцца на тэрыторыі Польшчы, адпавядае і сімвалічна, тут ёсьць цудоўныя умо-
вы для правядзення кангрэсу, імі трэ-
ба карыстацца.

Кангрэс павінен прыйсці пад лёзун-
гам: "Беларусь, яе перспектывы як на-
роду, як грамадства, як нацыі ў воль-
ным съвеце". Тады думаю, што перад
усім мы павінны з'яўрнуцца да апрацоу-
кі палітычнае канцепцыі ролі нашага народу ў вольным съвеце. У ўзурейс-
кім съвеце. Кожны з прадстаўнікоў палітычнай сілы павінен прынесці на кангрэс сваю канцепцыю, усе канцепцыі павінны быць разгледжаны, прыняты па-
становы найбольш карысныя, найбольш важныя. Час ідзе вельмі хутка, дых мы павінны вельмі хутка працаваць і ду-
маць. Абдумайце нашы прапановы.

Зварот прадыктаваў на дыктафон
Антон Міранович II лютага 1990г.

Пытанье:

- Утварылася Беларускае Дэмакратычнае Аб"яднанье і цябе абрали старшыню Галоунае Рады. Якая будучыня партыі і беларускага адраджэння на Беласточчыне?

Сакрат:

- Будучыня партыі звязана з будучынай беларускай нацыянальнае меншасьці, яе галоуны сэнс у абароне існаваныя гэтае меншасьці. У першую чаргу нам патрэбна заняцца забесьпячэннем арганізацыйнае ды ідэалигічнае дзейнасці. Пра гроши думаем на роўні з тым, як і аб стварэнні сваіх цэнтраў і магчымасьці для уласнага друку.

Нацыя павінна мець трох элементы актыўнасці: культура, гаспадарка, палітыка. І усім гэтым трох элеменкам, якія абумоўліваюць і визначаюць лёс народа, патрэбна надаць рух.

Важна тое, што сваю дзейнасць мы ня хочам накідаць зверху, а імкнёмся, каб патрэба дзейнасці высьпявала ў нізах, непасрэдна ў вёсках, мястэчках. Бо калі толькі кірауніцтва будзе найразумнейшае, то гэта ня дасыць нам добрых перспектываў.

Пытанье:

- У беларускім народнафронтавскім друку німа проблематычных артыкулаў - адна голая інфармацыя. А якая думаеща газета ў вас?

Сакрат:

- Якасьць газеты залежыць ад аутараў: слабая аутары - слабая газета. Думаем утрымаць "Ніву", пасыля "Сустрэчы", пачалі выдаваць свой што-квартальны часопіс на дваццаць стронак друку. Шукаем маладыя таленты.

У газэце патрэбны аналіз, рэфлексія, рух думкі, ацэнка фактаў. Бы чалавек павінен ведаць ня толькі што адбылося, але й чаму таўшчылося. Камэнтары могуць быць і памылковымі, але важнае імкненне да думкі, палеміка...

Існаваныне беларускае нацыянальнае меншасьці у Польшчы залежыць ад таго, на сколькі Беларуская рэспубліка станецца беларускай, бо апошнія кожнае меншасьці за іхнюю - нацыянальная дзяржава.

Пытанье:

- У Гародні 500 сяброў БНФ. А коли сяброву будзе налічваць ваша партыя?

Сакрат:

- Ня прыдаем вагі лічбам. Галоунае аналіз гістарычнага моманту. Калі гэты аналіз трапіць, то будзе, як у Чэхаславаччыне, дзе іх народны фронт названы "Народным Форумам" налічваў дакладна 1100 асобаў, і столькі ж іх было на першым мітынгу, а праз тъдзень прыйшло 400 000. Бы людзі рабілі зразумелі, што яны маюць рацю, што трэба за імі ісьці. У гэтым ёсьці уся сіла думкі. Я асабіста зьдзіўлены, што вас 500 думаў вас значна менш.

РАЗМОВА З ДЭПУТАТАМ

"Высота" № 9 ад 2.03.90г.

-Поэтуому приидите, люди, к избирательным урнам, оплодотворите их своим святым и трезвым духом, дабы не родился у нас опять блаженный уродец. И не убоимся ради этого сделать, если понадобится, и несколько заходов.

Доброго вам настроения!

В. Середа

А цяпер сур'ёзна. Наш карэспандэнт сустрэўся з народным дэпутатам Гарадзенскага гарадскага Савета Юрасём Мацко.

Пытанье:

- Скажыце, якая была Вашая тактыка перадвыбарчае кампаніі?

Юрась:

-Тактыка была такая, каб на браць найбольшую колькасць галасоў. Я хадзіў па свайму участку, сустракаўся з людзьмі, цікавіўся іх патрэбамі, знаёміў іх з праграмай Беларускага народнага фронту і дэмакратычнага блоку "Саветы-90". Мяне даволі добра разумелі, і як бачыце, я перамог у першым туры.

Пытанье:

- Вашым канкурэнтам быў прафесійны фінансіст, але перамаглі Вы. Ці значыць гэта, што нашыя выбаршчыкі ня любяць грошай?

Юрась:

-Думаю, што яны ня любяць, што гэтых грошай даволі мала, а і за тых німа чаго купіць, цяжка сказаць, ці вінаваты ў гэтых фінансістах, але вынікі выбараў адлюстроўваюць агульную думку народа пра нашу фінансавую сістamu.

Пытанье:

- Ці былі якія непаразуменны пад час перадвыбарчае кампаніі?

Юрась:

- Справа ў тым, што сябры у БНФ вылучаліся як бы у два эта праграмы, спачатку у сьпісе юндыда-нізація? Таў не хапала ажно адзінца-ці прозывіщаў, у тым ліку майго. І я атрымаў паведамленне, што зарэгістраваны дзесьці на чатыры дні пазней. Гэта было звязана з падзеямі 3 лютага, калі жыхары Гародні падтрималі Беларускі народны фронт, і гэта паўплывала на працу выбарчых камісій і трактоўку імі законаў аб выбарах. Усё, што раней адхілялася як незаконнае, цяпер стала законным.

Пытанье:

- БНФ пайшоў на супрацоўніцтва з кааператарамі, але адносіны выбаршчыкаў да кааперацыі розныя. І была пэўная рызыка...

- Хто не рызыкуе, той не абраецца народным дэпутатам. БНФ выступае за роўнасць усіх формаў маёмыя ці перад законам.

Апрача таго на канферэнцыі БНФ у Гародні 17 сінтября была прынята рэзоляцыя аб супрацоўніцтве з грамадскімі арганізацыямі, нацыянальнымі таварыствамі, дзейнасць якіх не супяречыць мэтам БНФ. З нашага дэмакратычнага блока "Саветы-90" кожнае з таварыстваў пакуль што мае пэўныя выгады.

Пытанье:

- Вашыя пляны на будучае. Чым Вы хацелі б займацца як народны дэпутат?

Юрась:

-Перш за ўсё трэба узяцца за сацыяльную справядлівасць. Цяпер, калі ў нас жыцьцёвы крызіс і недахоп самых неабходных тавараў, людзі вельмі абураюцца тым, што у жыцьці партыі, якая да нядайніга часу мела кіруючу роль, нічога не зъянілася. Партыя панешаму ў Гародні займае шмат гістарычных будынкаў, мяне як архітэктара вельмі гэта непакоіць, таму што цэнтр горада нішчыцца. І як мы і пісалі ў сваіх праграмах, Новы Замак трэба вызваліць і коштам партыйнага бюджету адраманаваць тое, што зынішчана эксплуатацыяй.

Пытанье:

- Якія Ваши адносіны да прамовы Зянона Пазняка ў Менску 25 лютага? Ці КПСС сапраўды "злачынная арганізація"?

Юрась:

- Зянсон Пазняк па сваёй выбарчай акрузе ў Менску ў першым туры пры шматлікіх канкурэнтах набраў 72 працэнты галасоў. Народ свае адносіны да яго прамовы выказаў, і я згодны з ацэнкай дзейнасці партыі старшынёй БНФ, якога падтрималі выбаршчыкі.

Пытанье:

- Што Вы хацелі б сказаць сваім выбаршчыкам?

Юрась:

- Падзякаваць ім, што яны паверылі ў мяне. А я буду рабіць усё, каб новы гарадскі Савет павярнуўся да патрэб людзей.

Знайші ўлады

36-гадовы ксёндз Вінцэс Гадлеускі з пачатку 1925 году вядзе набажэнства на беларускай мове, а часткова на польскай. За нейкія трох месяцы набывае шмат прыхільнікаў сярод католікаў беларусаў, а яго казаныні становіца усё больш і больш папулярнымі. Колькасць аматараў польскай касцельнае мовы катастрафічна падае. Польскія патрыёты з асаднікаў, паліцейскіх ды mestachkovай дэнацыяналізаціі шляхты панічна заклікаюць улады да рабучых дзеянняў супрадзь ксяндза.

Занепакоенны "Уцікам" польскай мовы на крэсах, біскуп віленскі лістом ад 27 красавіка 1925 году прызначае спэцыяльную камісію дзеля разбору справы прыхажанаў польскіх і беларускіх у касцёле Жодзішкім з трох польскіх ксяндзіў: дзяканы Сьвірскага Валіяр"яна Голяка, пробарщча Кабыльніцкага Казіміра Пауловіча, пробарщча Данкашэўскага Станіслава Кудрэўскага.

26 красавіка таго ж года мелася адбыцца галасаваныне парапіян у прысутнасці камісы Біскупскае куры, каб канчаткова вырашыць мову вядзення набажэнства ў Жодзішкім касцёле. Але, што галасаваныне будзе не ў карысць польскай мовы, усе разумелі.

Дзеля кантролю над падзеямі ў час галасаванняні створаны паліцэйска-рэлігійны саюз: камандант Жодзішскага пастарунку Тукендорф і ксёндз Голяк.

Супрацоўніку палітычнае камісіі Рагоўскаму даручаецца сълежжа за касцёлам. Скурпулёзна распрацоўваецца "план галасавання".

Едрусь Мазько меў магчымасць спытаць у архіепіскапа Беластоцкага і Гданьскага Савы пра разьвіцьце праваслаўя на Беласточчыне, што беларуская съвядомасць там тримаецца на праваслаўі.

У епархіі калі 150 тысяч вернікаў. На Беласточчыне будуецца 7 новых цэркваў за кошт дабрачыннасці прыхаджан, галоўная праца вядзецца па рэстаўрацыі Супрасль,

Час набажэнства. Касцёл бітком набіты вернікамі. Шыраюць шпікі, прыслухоўваючы да размоваў. Недзе у засціле непадалеку ад касцёла сумуюць паліцыянты.

Гадлеускі адслужыў імшу, просіць па-беларуску вернікаў не разыходзіцца па хатах, а згуртавацца на цывінтары: беларусам справа ад званіцы, а палякам - зълева. Выйшла камісія.

Жменька палякаў выглядала убога перад натобум беларусаў. Ксёндз Голяк, каб зымшаць дэльве группы людзей, просіць беларусаў адступіць да касцёльнага гмаху, а палякаў - да брамы цывінтара. Сыледчаму ж паслья тлумачы: "Палякі ня ведаюць беларускай мовы, таму стаялі ў адным натоўпе зь беларусамі". Асаднікі ды пераапранутыя у цывільнае паліцыянты спрабуюць разыдзяліць натоўп на дэльве прыкладна роўных часткі, каб хоць такім чынам павялічыць колькасць прыхільнікаў касцельнае польскай мовы.

Калі ж аперацыя па разыдзелу ня удалася, засталося адно - разагнаць людзей. Чуюцца выкрыкі з польскага боку: "Сярод беларусаў ёсьць людзі зь іншых парапій ды нават праваслаўны!"

Голяк прымеў быццам камісінае ражэніне: на паседжаныне камісіі ў плябаніі ад беларусаў ды палякаў вылучыць па аднаму дэлегату. І выклікае, зразумела, незадавальненіне з боку беларусаў. Чуваць пагрозы. Людзі хвалююцца, патрабуюць справядлівасці. Але члены камісіі бы аглохлі, сышлі з касцёльнага ганку ды накіраваліся ў бок плябаніі.

Гістарычнага помніка, заснаванага гэтманам Вялікага княства Літоўскага Аляксандрам Хадкевічам. Супрасль зъяўляецца мейсцам экуманічных сустракаў моладзі, там займаецца 7 маладых манахаў.

Архіепіскап Сава пажадаў праваслаўным нашае вобласці і беларускага краю высокага разывіцца духоўнасці, сама-съвядомасці ў змаганыні за веру і беларускую мову ў царкве.

Гадлеускі спрабуе супакоіць людзі: "Братоў-беларусы, супакойцеся!" Да пастарунку з крыкам: "В'юць палякаў!" - пабеглі настаўнікі Шушкевіч ды Ярэміч. Але на пастарунку нікога ня было. Паліцыянты зъявіліся на цывінтары адразу, як толькі камісія пайшла ў плябанію, па сыгналу шпіка. Ручны кулямёт зъявіўся на ганку. Прывладамі выганаюць паліцыянты зь цывінтара беларусаў. Тукендорф быў задаволены вынікам аперацыі і праз гадзіну паслья апісаных падзеяў пытаўся ў беларуса Людвіка Рэкеца: "А табе не дасталося па лобе?"

Ксёндза Гадлеускага як зачыншчыка не-парадкаў бяруць пад стражу, але праз некалькі месяцаў выпускаюць з-за адсутнасці віны і дзякуючы актыўным дзеянням паслоў беларускага клубу.

Справа разглядаецца ў польскім сэнате. Для вядзення дазнання ў Жодзішках прызначаны намеснік каманданта Свянцянскага павету Уладзімір Вэц. Ён зняў допыт у 9 беларусаў ды 18 палякаў. Ды вынікі допытаў былі ня вельмі суцяшальнымі для Улады, бо ў справаўдзе міністру ўнутраных спраў Вэц піша: "Справа мовы набажэнства павінна быць вырашана, бо выклікае шэраг скаргаў з боку люднасці польскай, гэта ж натуральная, калі браць пад увагу, што і пры расейскім часе і пры устанаўленні Улады польскай казаныні вяліся па-польску. Ксёндз Гадлеускі самавольна прамаўляе па-беларуску, а па-польску ў канцы набажэнства, калі людзі пачынаюць разыходзіцца. Характэрна для справы тое, што да увядзення казаныні па-беларуску ў Жодзішках было 15 працэнтаў беларусаў, а паслья правядзення ксёндзам Гадлеускім спэцыяльнае агітациі - іх стала 60 працэнтаў. Тлумачу гэта падбухторваныем нацыяналістычнай агітациі людзей зь нізкім інтэлектам супроць народу і гаспадарства польскага. Люднасць польская, якая інтэлектуальна болей "вырабёна", занепакоена дзейнасцю пробарщча і горка нара-кае з прычыны вартаныя ксёндза да Жодзішак, бо гэта шкодзіць аўтарытэту Панства Польскага."

У наш час такія проблемы не паўстаюць. Можа з-за бурнае дзейнасці місіянероў польскіх, якія апошнім часам часта прыезджаюць на крэсы, пакуль няма ў нашым краі сэмінары, якія рыхтавала б сьвятароў беларускіх...

Васіль Бязьмен
Архіўныя дакументы перадаў нам Міхась Шаховіч з Беластоку.

Божа!

Пад крыжам адзіным народ наш злуць.

Дай прычасыцца крыўю Хрысто-вай Крыві.

Перакрыжуй нашы душаў шляхі баравыя,

Роднаю мовай малітву шаптаць наўучы.

Данута Бічэль

Космас наэзі (ФЭНДЗІЯ НІЙ НОВЫ ЗБОРНІК)

Прасторавае заходжаньне д. Бі-чэль-Загнетавай у правінцы, мак сімелька магчымая аддаленасць ад съцеках народнае дауніні. агульна-савецкага цэнтру сталася фактычным антыправінцыйальным актам у не творчасці. Цэнтр ня с церпіць самастойнасці і таму ім-кненіне яму падрахаваць непазыбежна спаратае духоўную другаснасць залезнасць ад яго і, у рэшце рэшт, другараднасць. Паходзячы з постсоцрэалістичнага пакаленія, якое пераадольвала так званы "асноўны метад", тое-сёе насьледуючы апошняму, паэтка і ўзросцава і якасцю дыскурса апынулася на мякы, яна была з тых, каго меньш за ўсё кранулі міязмы распаду таталітарнага мастацтва. Сέньня ж гэтыя шчасліўцы з канца абоймы аказаліся найбольш цікавымі і самастойнымі аутарамі, бо перыферия савецкае прасторы нечакана выявілася блізкасцю да нацыянальнага космасу. А той у сваю чаргу не признае аніякіх цэнтраў, у яго ёсьць свае і цэнтры і крытэрыі - правінцыйнае тое, якое па-за ім.

Першае, што кідаеца у вочы при чытаныні верша д. Бічэль-Загнетавай, гэта адметнасць маўлення. Мова ж, паводле Р. Барта, ёсьць адзінае, што мяняе вектарнасць тэксту, ягонуг ідэялагічную накіраванасць. Таму паустаныне пачалося ня зараз, значна раней, — паустаныне супраць калектывізацыі дыскурсаў, калі малітвы і даносы, хваласлы ві інструкцыі пісаліся адной мовай.

І вось перад наміновы зборнік верша і балад "А на Палесьсі". Ужо ў назве выявілася яго пэчаная супяречлівасць, бо тут маніфес-таваны этнографізм, якім на даўгія гады была ўзброена нашая літаратура. А у ім, як вядома, прысутнічае дыстанцаваныне ад сярэднеарыфметычнага, "вечнага" пісьма і у той жа час менавіта этнографізм ёсьць атрыбутам беларускае савецкае літаратуры. Але у аўтаркі ён не павярхунае далучаныне да традыцій, а форма съветабачаныня, акт наўіні, пра яго шмат гаворана, і таму мы ня будзем тут больш спыняцца. Зрэшты пра Палесьсе у зборніку ня так і шмат, дый для ураджэнкі Лідчыны яно хутчэй экзотыка, чымся нешта арганічнае. З этнографізму выпльвае і нейкая надзвычайная замілаванасць старымі словамі, назвамі нацаузабытых элементаў сляянскага быту: "Колькі слоў памірае, бабулек сівенькіх..." У новым зборніку абнаўленыне мовы праводзіцца далей, так, што у канцы кнігі прыйшлося зъмісціць невялічкі слоўнічак. Нават уражаныне, што яшчэ крок -- і ме-

ра будзе парушна, але паэтка удала прайходзіць па вузеных съцеках народнае дауніні.

З прыватных размоу, ад розных людзей, пра творчасць д. Бічэль-Загнетавай я заўсёды чуу эпітэт "шчырая". Ен сапрауды вызначае пастку найбольш поуна.

Шчырае тут і тое, што "пішацца і тое, як" пішацца, аніводзін алемен ня можа быць выкінуты зь вершаў ці заменены. Шчырасць і характаризуе творчасць д. Бічэль-Загнетавай — пры любых адносінах — як вельмі асабовую. Першы разъдзел зборніка працягвае і развівае тыя ж звыклыя для паэткі тэмы: Нёман, нацыянальныя міфы, гісторыя, беларускі люд, каханыне і смутак. Але

Ужо ў другім не парушаючы аутарскіх паэткі зъяўляючца новыя матывы, заклікавыя інтанациі:

"У Жанау д'Арк зъмяні сучасных модніц."

Яны не здаюцца нечаканымі, бо цалкам былі падрыхтаваны папярэднім разъвіццём творчасці. Нават недзе былі

закладзены генетычна ад Л. Генюш, творчасць якой і па сэньня застаецца амаль нерэпредентаванай. Яшчэ нядаўна верши з адкрытай грамадзянскай пазіцыі зусім не маглі зъявіцца у друку. Зараз паэткі кінуліся іх

пісаць — і выявілася, што...

иа Умеюць. Адгукнулася, дала пра сябе ведаць лозунгавая, адчужаная ад канкрэтных паучуццяў, ад мастацкага образу паэтка. Ніглізм соцрэалізму нічога ня можа сказаць пра сучаснасць, бо тут ён падобны

да сярэдневечнага фанатыка, які сам сябе катуе, пісьмо служыць старому богу, а фраза — новаму.

У гэтых адносінах верши д. Бі-

чэль выгодна адрозніваюцца ад

многіх "перабудоўчых" текстаў.

Але кніга гэтам не абмякоўваеца, ёсьць і зусім ззатэрпніці творы, імі паэтка ствараеца даць тлумачэныне як, напрыклад "Неглюбскі строй".

У кнізе этнографізм не краёвы, а Усебеларускі, часамі ён крае дасюль невядомыя пласти народнае культуры, уводзіць у складаны беларускі космас.

І ўсё гэта звязваеца чиста жаночаю эмоцыйнальнасцю, якая робіць многія верши неінтэлігібелымі, з мноствам прачытанынай. Версэты, упершыню ухытлі паэткай, даказваюць, што нацыянальная традыція — зусім не пракрустава ложа закасцяченых формай з акуратнымі рыфмачкамі і песеннымі рytмам. Хаця менавіта у версэтах і верлібрах найбольш слабых мейсцау, напрыклад, верш "Аніякіх".

Юрась Пацюпа



Насыпей час рэальна аца-ніць магчымасці свайго на-рода. А мы ўсё пішам пра часы, якія даuno зыніклі на дне Леты, але пакінулі пасыля сябе ачаропкі былое магутнае дзяржавы ды приго-жыя легенды. На што разыліч-ваем? На каго? Беларус у традыцыйным уяўленыні -міф. Нічога не засталося: ні сціпласці, ні спагады, ні дабразычлівасці, ні калектывізму. Гіпертрафі-равалася адна рыса — пры-стасавальніцтва

ці мімікрыя. Менавіта яна і зъяўляеца нацыянальнаю рысай як гэта ні сумна. У жывёльным съвеце мімікрыя — гэта зынешніе падабенства безабаронных істотаў да істотаў, здольных пастаяць за сябе, спрыяе за-хаванью віда. Але у чалавечым грамадстве — гэта съмерть для наці. Пакланенне перац мацнейшымі народамі, ці то расейцамі, ці то палякамі, капіраванье іх ладу жыцця ва ўсіх яго станоўчых і ад-моўных праявах, капіраванье іх мовы прывяло да поунага спусташэння і траты ўсіх адметных нацыянальных рысаў.

Няма у Савецкай імперыі на-цы, якая бы знаходзілася у больш катастрофічным станові-шчы, чым мы. Таму усе спробы арыентаваны на Прыбалтыку ці іншы рэгіён у нашых умовах не апрауданыя.

Неабходна больш аб"ектынае вывучэнне гісторыі Беларусі і сучаснага яе становішча з адначасовым паглыбленым выву-чэннем гісторыі адраджэння націяй, якія змагаліся за сваю незалежнасць у больш складаных умовах як шатланцы, грлянцы, нарвэгі, яурэі ды іншыя. Толькі так магчыма вы-працаваць рэальную праграму адраджэння.

Беларусізацыя краю за 10-20 гадоў — утопія. Ніякія лёзун-гі, скарасьпелья праграмы ня у сілах зъмяніць псыхалёгію ча-лавека.

Васіль Бязымен

Адрес: Дом-Музей Максіма Багдановіча, т. 452254 і вул. Каліноўскага, 7 кв. 4, тел. 440127
Данута Бічэль-Загнетава